

ПРАВИЛЫ КОНКУРСУ
«Бульбашъ. Амбасадар брэнда»

ААТ «Завод Бульбашъ» запрашае прафесійных бармэнаў прыняць удзел у беларускім рэспубліканскім конкурсе «Бульбашъ. Амбасадар брэнда» (далей – Конкурс), фінал якога пройдзе 19 снежня 2017 года.

1. АГУЛЬНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ

1.1. Конкурс праводзіцца ІП Хачатран В.М. і ІП Мельнікавым Я.С. (далей па тэксце – Арганізатар) па заданні ААТ «Завод Бульбашъ».

1.2. Арганізатар уручае ўзнагароду, вызначаную ў раздзеле 4 Правілаў (далей па тэксце – Узнагарода), Удзельніку, прызнаму пераможцам (далей па тэксце – Пераможца), за выкананне задання, вызначанага ў раздзеле 4 Правілаў.

1.3. Арганізатар пры правядзенні Конкурсу ставіць перад сабой наступную грамадска-карысную мэту: спрыяць папулярызацыі брэнда «Бульбашъ» сярод вядучых беларускіх бармэнаў, прафесійнаму росту Удзельнікаў Конкурсу, звярнуць увагу грамадскасці на неабходнасць развіцця культуры піцця, палепшыць імідж айчынных напояў у Рэспубліцы Беларусь.

1.4. Арганізатар пры правядзенні Конкурсу ставіць перад сабой наступныя задачы: знаёмства з новымі тэндэнцыямі ў індустрыі; выяўленне найлепшых бармэнаў, якія дэманструюць высокі прафесіяналізм у працы з гарэлкай; трансляцыя прынцыпаў адказнага стаўлення да ўжывання алкагольных напояў; выбар амбасадара брэнда сярод прафесіяналаў сферы.

2. ЗВЕСТКІ ПРА АРГАНІЗАТАРА І ЗАКАЗЧЫКА

2.1. Конкурс праводзіцца ІП Хачатран В.М. і ІП Мельнікавым Я.С.

2.2. Заказчык правядзення Конкурсу: ААТ «Завод Бульбашъ».

2.4. Электронны адрас Арганізатара: khachatryan.olya@gmail.com.

2.5. Сайт Конкурсу – www.bulbash.com (далей па тэксце – Сайт Конкурсу).

3. ЗВЕСТКІ ПРА ТЭРМІНЫ ПРАВЯДЗЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Тэрмін падачы заявак на ўдзел: з 20.11.2017 па 04.12.2017 23:59, уключна.

3.2. Тэрмін вызначэння Пераможцы: 19 снежня 2017 года.

3.3. Тэрмін аб'яўлення Пераможцы і размяшчэння інфармацыі пра Пераможцу на Сайце Конкурсу – на працягу 1 (аднаго) дня з моманту вызначэння Пераможцы.

3.4. Тэрмін уручэння Узнагароды – на працягу 10 (дзясці) календарных дзён з моманту вызначэння Пераможцы.

4. АСНОЎНЫЯ ПРАВИЛЫ

4.1. Да ўдзелу ў Конкурсе дапускаюцца асобы ва ўзросце ад 18 гадоў, з вопытам працы бармэнам ад 6 месяцаў. Удзельнікамі могуць з'яўляцца грамадзяне Рэспублікі Беларусь і іншых дзяржаў, пражываючыя на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Удзельнікамі не могуць быць супрацоўнікі і прадстаўнікі Арганізатара, Заказчыка Конкурсу, афіліраваныя з Арганізатарам і Заказчыкам Конкурсу асобы, члены іх сямей, а таксама супрацоўнікі іншых юрыдычных асоб, якія маюць дачыненне да арганізацыі і правядзення Конкурсу.

4.2. Для ўдзелу ў Конкурсе неабходна запоўніць і зарэгістраваць форму рэгістрацыі на Сайце Конкурсу www.bulbash.com у перыяд з 20.11.2017 па 04.12.2017 (да 23.59, уключна).

4.3. Пасля атрымання запоўненай формы рэгістрацыі Арганізатары пацвярджаюць удзел адпраўніка па тэлефоне або электроннай пошце ў тэрмін не пазней за 05.12.2017.

4.4. Конкурс праходзіць у 3 этапы: адборачны тур, паўфінал, фінал.

4.5. Колькасць Удзельнікаў у адборачным туры і ў паўфінале не абмежаваная.

4.6. У адборачным туры неабходна зарэгістравацца на Сайце Конкурсу www.bulbash.com і наведаць семінар.

4.7. У паўфінале неабходна напісаць тэст на праверку тэарэтычных ведаў і набраць максімальную колькасць балаў. Адборачны тур і паўфінал праходзяць 06.12.2017.

4.8. Максімальная адзнака за тэст складае 20 балаў. На праходжэнне тэсту даецца 20 хвілін.

4.9. Удзельнікі, якія прайшлі ў фінал, будуць спаборнічаць за галоўную Узнагароду ў тры этапы:

4.9.1. стварыць аўтарскі катэіль (на працягу 5 дзён з моманту правядзення семінара) на аснове новага прадукту, згодна з адкрытымі крытэрыямі ацэнкі. Крытэрыі Ацэнкі з'яўляюцца Дадаткамі №1 і №2 да сапраўдных Правілаў Конкурсу.

4.9.2. Прыняць удзел у творчым відэаконкурсе на распрацоўку арыгінальнага рытуалу падачы гарэлкі (на прыкладзе новага прадукту, прадстаўленага на прэзентацыі 06.12.2017г.) Патрабаванні да творчага конкурсу будуць перададзеныя 15 Удзельнікам, якія по выніках тэсту пройдуць у фінал. Тэрмін правядзення творчага

конкурсу: з 08.12.2017г. па 17.12.2017г. да 23:59, уключна. Максімальны бал за удзел складае 10 балаў і будзе ўлічвацца пры вызначэнні фіналіста Конкурсу.

4.9.3. Пасля вызначэння 15 фіналістаў па выніках тэсту, прайсці сумоўе і заключыць пагадненне з ААТ «Завод Бульбашъ» у перыяд з 11.12.2017г. па 13.12.2017г. Прахаджэнне сумоўя і заключэнне пагаднення з'яўляюцца абавязковай часткай для прахаджэння ў фінал. Максімальны бал за сумоўе складае 10 балаў і будзе ўлічвацца пры вызначэнні фіналіста Конкурсу.

4.10. Усім Удзельнікам адборачанага туру неабходна прыбыць на месца яго правядзення не пазней чым за 30 (трыццаць) хвілін да пачатку. Спазненне на рэгістрацыю можа выклікаць дыскваліфікацыю.

4.11. Усім Удзельнікам, якія прайшлі ў фінал, неабходна прыбыць на месца правядзення Конкурсу не пазней чым за 30 (трыццаць) хвілін да пачатку.

4.12. Для ўдзелу ў фінале будуць вызначаныя 15 Удзельнікаў, па выніках паўфіналу.

4.13. Да фіналу дапускаюцца Удзельнікі, якія даслалі ўсю неабходную інфармацыю да 15.12.2017 да 23:59, уключна, а таксама якія прынялі ўдзел у творчым конкурсе, прайшлі сумоўе і заключылі пагадненне з ААТ «Завод Бульбашъ».

4.14. 15.12.2017 Удзельнікі, якія прайшлі ў фінал, мусяць прадставіць склад аўтарскага катэйлю, які будзе прадстаўлены ў фінале, на e-mail: khachatryan.olya@gmail.com.

4.15. Парадак выступлення кожнага Удзельніка вызначаецца жараб'ёўкай.

4.16. У фінале, канкурсанты выступаюць самастойна цягам 5 (пяці) хвілін. Час для падрыхтоўкі кожнага Удзельніка складае 5 (пяць) хвілін. Калі бармэн будзе гатовы да выступлення – ён мусіць паведаміць пра гэта Арганізатарам, падняўшы руку. Пасля выступлення Удзельнік мусіць пакінуць працоўнае месца ў тым жа выглядзе, у якім атрымаў.

4.17. Набор магчымых інгрэдыентаў для аўтарскага катэйлю застаецца на выбар кожнага фіналіста. Абавязковым інгрэдыентам для аўтарскага катэйлю з'яўляецца новы прадукт, які будзе прадстаўлены на семінары 06.12.2017г.

4.18. Фіналісты абавязаны прадставіць усе інгрэдыенты для катэйлю ў колькасці дастатковай на 13 (трынаццаць) порцый у дзень правядзення Конкурсу 19.12.2017. Падчас выступлення Удзельнік прэзентуе 2 (дзве) порцыі катэйлю для дэгустацыйнага журы і перадае 1 порцыю катэйлю для стварэння фатаграфіі катэйляў фіналістаў. Выступленне фіналіста абавязкова мусіць уключаць у сябе прэзентацыю рытуалу падачы гарэлкі, прадстаўленага фіналістам падчас творчага конкурсу.

4.19. Набор інвентару і посуду для кожнага фінальнага выступлення не можа мець фірменныя знакі іншых кампаній, акрамя брэнда «Бульбашъ», або мусіць быць небрэндзіраваным.

4.20. Выступленне Удзельнікаў ацэньваецца тэхнічным і дэгустацыйным журы.

4.21. Максімальная колькасць балаў, якую прысуджае дэгустацыйнае журы: 40 балаў.

4.22. Максімальная колькасць балаў, якую прысуджае тэхнічнае журы: 10 балаў, максімальны памер штрафу за тэхнічныя парушэнні: 10 балаў.

4.23. Перад пачаткам выступлення, тэхнічнае журы агледзіць кожнае з працоўных месцаў.

4.24. Дэгустацыйнае журы ацэньвае выступленне і катэйль, прыгатаваны Удзельнікамі фіналу згодна з Крытэрыямі Ацэнкі, якія з'яўляюцца Дадаткамі №1 і №2 да сапраўдных Правілаў Конкурсу.

4.25. Пераможца вызначаецца шляхам падсумавання набраных балаў за тэст, творчы конкурс, сумоўе, выступленне ў фінале і тэхнічнае выкананне. Максімальная колькасць: 80 балаў.

4.26. Па выніках выступлення і падліку балаў вызначаюцца канкурсанты, якія зоймуць першыя тры прызавыя месцы (3 чалавекі).

4.27. Узнагарода за першае месца складае 4 000,00 (чатыры тысячы) беларускіх рублёў (грашовыя сродкі для выплаты падатку ў памеры 597,70 бел.руб). Узнагарода за другое месца складае 2 000,00 (дзве тысячы) беларускіх рублёў (грашовыя сродкі для выплаты падатку ў памеры 298,85 бел.руб). Узнагарода за трэцяе месца складае 1 000,00 (адну тысячу) беларускіх рублёў (грашовыя сродкі для выплаты падатку ў памеры 149,43 бел.руб). Падатак выплачвае Удзельнік - пераможца.

4.28. Галоўная Узнагарода – магчымасць стаць Амбасадарам брэнда «Бульбашъ».

4.29. Дадаткова будзе арганізаваны прыз сімпатый глядачоў, які будзе прысуджаць госці фіналу Конкурсу.

4.30. Рашэнне журы з'яўляецца канчатковым і не падлягае перагляду.

4.31. Правілы ўдзелу, а таксама Крытэрыі Ацэнкі з'яўляюцца адкрытымі і вядомымі загадзя.

4.32. Усе выдаткі, звязаныя з праездам, пражываннем і харчаваннем Удзельнікі нясуць самастойна.

- 4.33. Арганізатары пакідаюць за собой права змяніць Правілы, папярэдзіўшы пра змены зарэгістраваным Удзельнікам загадзя.
- 4.34. Арганізатары пакідаюць за собой права адмовіць у рэгістрацыі Удзельніка без тлумачэння прычыны.
- 4.35. Арганізатары не нясуць адказнасць за любыя траўмы, атрыманыя Удзельнікам падчас выступлення або трэніроўкі.
- 4.36. Арганізатары не нясуць адказнасць за страту асабістых рэчаў Удзельнікам.

5. ДАДАТКОВЫЯ УМОВЫ

- 5.1. Забаронена апрацаваць любую форму з рэкламай брэндаў, якія не з'яўляюцца партнёрамі або Арганізатарамі Конкурсу.
- 5.2. Забароненае любое выкарыстанне адкрытага агню і піратэхнікі.
- 5.3. Забароненыя непрыстойныя дзеянні сексуальнага характару, праяўленне расавай нецярпімасці.
- 5.4. Забаронена выкідаць у залу для глядачоў сурвэткі, лёд, і г.д.
- 5.5. Забаронена загадзя адкаркоўваць сокі, напоі і г.д.
- 5.6. Забаронена загадзя выкладаць сурвэткі, бірджэлі на стойку, даставаць саломінкі з посуду Арганізатара.
- 5.7. Усе рэцэпты аўтарскіх кактэйляў фіналістаў Конкурсу могуць быць выкарыстаныя ААТ «Завод Бульбашь» у маркетынгавых мэтах без пісьмовага ўзгаднення з Удзельнікам.
- 5.8. Любы з канкурсантаў, пацвярджаючы свой удзел у Конкурсе, пагаджаецца з вышэйпададзенымі Правіламі і бярэ абавязак дакладна кіравацца імі, такім чынам выказваючы сваю павагу да Арганізатараў і сапернікаў.
- 5.9. Прымаючы ўдзел у Конкурсе, Удзельнік дае сваю згоду на збор, апрацоўку, захоўванне яго асабістых даных. Уся асабістая інфармацыя, у тым ліку прозвішча, імя, імя па бацьку, узрост, нумар кантактнага тэлефона Удзельніка, будзе выкарыстоўвацца выключна Арганізатарам або ўпаўнаважанымі ім асобамі, якія дзейнічаюць на аснове пагадненняў пра неразгалошванне канфідэнцыяльнай інфармацыі, і не будзе прадстаўляцца ніякім іншым трэцім асобам.
- 5.10. Пытанні, якія ўзнікаюць у сувязі з удзелам у Конкурсе, прадстаўленнем работ, атрыманнем Узнагарод, Удзельнікі могуць адпраўляць Арганізатару на e-mail: khachatryan.olya@gmail.com.
- 5.11. Усе спрэчныя пытанні, якія датычацца дадзенага Конкурсу, рэгулююцца дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

6. ПРАГРАМА КОНКУРСУ

- 6.1. Праграма правядзення фіналу Конкурсу:
- 15:30-16:00 Збор Удзельнікаў.
 - 16:00-16:40 Сямінар запрошанага спікера.
 - 17:00-21:30 Выступленні фіналістаў.
 - 20:30-21:20 Перапынак, падвядзенне вынікаў.
 - 21:30-21:50 Узнагароджанне фіналістаў.

Арганізатары жадаюць усім Удзельнікам поспехаў і зычаць максімальна раскрыць свой талент!

Дадатак №1 да Правілаў Конкурсу (Бульбашь. Амбасадар брэнда)

Крытэрыі ацэнкі

Тэхнічны ліст

Удзельнік № ____

Прозвішча, імя, імя па бацьку _____

Назва Кактэйлю _____

Тэхнічны крытэрыі	Колькасць балаў (+1, за памылку <input type="checkbox"/>)
Падрыхтоўка працоўнага месца	
Ахаладжэнне інвентару	
Ахаладжэнне посуду падачы	
[1] Падзенне	
Зліванне талай вады/льду	
Праліванне	
[2] Работа з інвентаром	
Уборка працоўнага месца	
[3] Паслядоўнасць дзеянняў	
Прытрымліванне таймінгу	

Каментарыі:

Агульная колькасць балаў: _____

Журы (прозвішча, імя, імя па бацьку): _____

Дадатак №2 да Правілаў Конкурсу (Бульбашъ. Амбасадар брэнда). Крытэрыі ацэнкі
Ацэначны ліст. Асноўнае журы

Прозвішча, імя, імя па бацьку сябра журы _____

Прозвішча, імя, імя па бацьку фіналіста	Знешні выгляд катэйлю (Посуд падачы, колер, гарнір) (1-10 балаў)	Водар (комплексны, які падкрэслівае смак катэйлю) (1-10 балаў)	Смак (першыя адчужанні, спалучэнне смаку з асноўным алкаголем, збалансаванасць, посмак) (1-10 балаў)	Агульнае выступленне (ахайнасць, прэзентацыя катэйлю, акцэнт на брэнд) (1-10 балаў)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Каментарыі:

Агульная колькасць балаў: _____